

Уадваротны шлях *(Quant je sui mis au retour)*

Тїём дэ *Машо* 14 ст., пераклад Змітра Сасноўскага

11 *У ад-ва- рот-ны шлях із - ноў, я звар' я - це-ла ір - ваў - ся, да қа - ҳа- най*

пан-ны ма - ёй я зда- лёк вяр - таў - ся. Бо - жа, я па-ла-ю ўвесъ,

21 *а - пан - та - на праг-ну да я - е, ад па - чу - цяў қвіт - не - е Сус - вет.*

Як білася мая душа
І кричала ў пакутах,
Любы вобраз узрушај,
Разбягаўся смутак.

*Божа, я палаю ўвесъ,
Апантана прагну да яе,
Ад пацуція ў қвітнене Сусвет.*

*Я зноў прыгадваю яе
І штодзень, і штоночы,
Полымя ахінае мяне,
Сэрца выйсці хоча.*

*Божа, я палаю ўвесь,
Апантана прагну да яе,
Ад пацуця ў квітнене Сусвет.*